

Замор'е

МЕДСЁСТРЫ ПРЫНЕСЛІ Ў БАЛЬНИЦУ ПРУСАКОЎ

У бальніцы Неапаля медсясцёр западозрылі ў тым, што яны стаμίліся працаваць і раскідалі прусакоў па тэрыторыі медустановы.

Насякомых зняў на відэа адзін з пацыентаў. Падлога прыбральні ў аддзялення хуткай і неадкладнай дапамогі была пакрытая прусакамі. Прадстаўнікі праваахоўных органаў, якія прыбылі на месца здарэння, выказалі здагадку, што да таго, што адбылося, датычныя супрацоўнікі, якія пажадалі пераводу ў менш загружанае аддзяленне. Як мяркуецца, у будынак прусакоў прынеслі ў сумцы, набітай пілавіннем і лісцем.



МУЖ НЕ ПРЫНЁС БУРГЕР, ЖОНКА ПАДАЛА НА РАЗВОД

У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах жанчына падала на развод з-за таго, што муж забыўся купіць ёй бургер, паведамляе выданне Khaleej Times.



Жыхарка Абу-Дабі (узростам каля 20 гадоў) сядзела дома адна, пакуль яе муж весяліўся з сябрамі. Перад сыходам яна папрасіла мужа купіць ёй бургер. Мужчына прыйшоў дадому толькі каля трох гадзін раніцы па мясцовым часе і без замоўленага фаст-фуду. Завязалася

сварка, у выніку якой жанчына сышла з дому. Цяпер яна збіраецца развесціся з мужам. Адвакат Хасан Аль Мазрукі, каментуючы сітуацыю, адзначае, што «ў людзей павінны быць рэалістычныя ўяўленні аб жыцці ў шлюбе». Паводле яго слоў, цяпер пару чакае размова з суддзёй, які паспрабуе дапамагчы ім вырашыць праблемы ў адносінах. Калі пасля гэтага жанчына будзе настойваць на разводзе, то ёй давядзецца адмовіцца ад часткі махра — абавязковага падарунка, які ісламскія мужы робяць жонкам.



НЕ МАГЛА ЗНАЙСЦІ РАБОТУ — СТАЛА БЛОГЕРАМ

Жыхарка Вялікабрытаніі Эма Дру расказала пра тое, як кар'ера блогера дапамагла ёй стаць на ногі пасля працяглых няўдалых спроб уладкавацца на работу, паведамляе The Sun.



Дру не магла ўладкавацца па прафесіі пасля заканчэння ўніверсітэта на працягу трох гадоў. Дзяўчына падала заяву на «сотні» рабочых месцаў і цярпела няўдачы, нягледзячы на наяўнасць дыплама Чэстэрскага ўніверсітэта. Брытанка паставіла перад сабой мэту зарабляць не менш за дзесяць фунтаў стэрлінгаў штодзень і пачала весці блог пра гэта. Праз некаторы час яна зразумела, што зарабляе дзякуючы блогу больш за 25 тысяч фунтаў стэрлінгаў штогод. Пазней да работы над блогам дзяўчына прыцягнула мужа, і ўдвая яны прысвяцілі блогінгу ўвесь вольны час.

«Магчымасць працаваць з любога месца палепшыла маё псіхічнае здароўе», — адзначыла брытанка. Дру марыць павялічыць свае даходы ад блога і набыць дом. Яна таксама адзначае, што негатыўных бакоў у такой працы хапае: яна ўвесь час адчувае адказнасць перад падпісчыкамі і сутыкаецца з вялікай колькасцю негатыўных каментарыяў.



СКРАЎ, ВЫЙГРАЎ, ПРАІГРАЎ, ПАПАЎСЯ...

Менеджар Сельскагаспадарчага банка Кітая Рэн Сяафэн скраў з свайго банка 26 тысяч долараў, каб накупіць латарэйных білетаў, сарваць джэк-пот і непрыкметна пакрыць скрадзенае.

Як ні здзіўна, у яго гэта атрымалася. Натхнёны поспехам, менеджар вырашыў паўтарыць свой фокус, але зараз ужо з 6,7 мільёна долараў. Гэтым разам ён страціў усё, акрамя 95 тысяч. Гора-латарэйшчыка прысудзілі да смерці.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.



СЁННЯ

Сонца

Table with 4 columns: Location, East, West, Daylight. Rows include Minsk, Vitebsk, Makhil'ev, Gomel, Grodno, and Brest.

Месяц

Апошняя квадра 26 лютага. Месяц у сузор'і Казярога.


Імяніны

Пр. Еўфрасінні, Сафіі, Анісіма, Аўсея, Івана, Мікалая, Міхаіла, Пятра К. Антаніны, Людмілы, Антона, Макара, Рамана.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Кактэйль «Лянівая Мэры»: проста закусі гарэлку памідорам. — Мала курыцы ў плове засталася.

— Англійская каралева валадарыць, але не кіруе. — Як гэта? — Ну нахшталт таго, як кот у вас дома.

Навукоўцы даказалі, што найбольшы стрэс жанчына адчувае, калі яе муж ляжыць на канапе і нічога не робіць. — Фіма, а вы якім жанчынам аддаеце перавагу — стройным ці поўным? — Што за пытанне, вядома ж поўным! — Але чаму так адназначна? — Мне восемдзесят гадоў і я кравец.



Ляжыць парчка ў ложку, абдымаюцца: — Мілы, ну скажы, што цябе трывожыць? Падзяліся сваімі думкамі, раскажы мне, што ў цябе на душы, я ўважліва цябе выслухаю... ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Calendar section with columns for Dates, Events, and People. Includes dates for 28 February, 1316, 1710, 1876, 1910, 1946, and 2002, along with biographical notes on various figures.

Footer section containing contact information for Zvezda newspaper, subscription details, and legal notices.